

# ЭКСПРЭС



АДНАДЗЕНКА БЕЛАРУСКАГА НАРОДНАГА ФРОНТУ "АДРАДЖЭННЕ"  
Выданьне Аргкамітэту. Чэрвень 1989. Выпуск 4.

## АДКАЗ МІНГАРВЫКАНКАМА НА ЗАЯВУ АРГКАМИТЭТУ

Дубенецкому В.Ф.; Жибулю В.В.

Сообщаем, что Ваше заявление о разрешении на проведение в г. Минске учредительного съезда БНФ за перестройку "Адраджэнне" в Мингорисполкоме рассмотрено.

Поскольку съезд предполагается провести как общереспубликанское мероприятие, и одной из его задач является принятие устава и программы, действие которых распространяется на всю территорию БССР, решение вопроса о проведении съезда выходит за пределы компетенции исполкома горсовета.

В связи с этим Вам было предложено обратиться по данному вопросу в Президиум Верховного Совета БССР.

Секретарь исполкома (подпись) Л.Н. Володькина.

## ДАДАТКОВАЯ ЗАЯВА У ПРЕЗІДЫУМ ВЯРХОУНАГА САВЕТА БССР

(копіі накіраваныя ў газеты "Звязда", "Лім", "Знамя юности", "Чырвоная зьмена" і інш.).

Паважаныя Старшыня і члены Презідыму! Выконваючы даручэньяне Аргкамітэту БНФ "Адраджэнне", мы зноў звязтаемся да Вас за дапамогаю.

Многім ужо вядома, што па Вашай просьбе вучоныя зь Белдзяржуніверсітэту, Інстытута філасофіі і права, мовазнаўства і іншых устаноў АН БССР падрыхтавалі і перадалі ў Презідым на мінульм тыдні разгорнутыя заключэныні па ўсіх разьдзелах праграмных дакументаў БНФ. Навуковыя заключэныні, а таксама Вашы асабістыя меркаваныні адносна гэтых дакументаў Аргкамітэт мае намер выкарыстаць пры падрыхтоўцы канчатковага тэксту Праекта, які выносіцца на абмеркаванье Устаноўчага зьезду (24 -- 25 чэрвеня), і таму вельмі зацікаўлены ў дэталёвым і тэрміновым азнаймленьні зь імі.

І яшчэ адна просьба, больш асабістая. Учора нас дваіх зноў запрасілі ў Презідым. І зноў, на жаль, мы не мелі магчымасці бачыць ніводнага з Вас. Між тым мы хацелі паведаміць, што ў БЕЛТАўской публікацыі "У Презідыме Вярхоўнага Савета БССР" (яна друкавалася амаль усімі рэспубліканскімі і абласнымі газетамі, "Вячэрнім Мінскам" 11 -- 14 чэрвеня) здарылася недарэчная памылка. Справа ў тым, што нашая (М. Дубенецкага і В. Жыбуля) заява ад 24 траўня ў Презідым датычыла пытаньня ("аб распаўсюджваныні сярод дэлегатаў і гасьцей з'езду неабходных дакументаў і матэрыялаў" і "аб выкарыстаныні сімволікі"), што знаходзяцца ў прямой залежнасьці ад адпаведнага тлумачэння і прымянењня Указа Презідима Вярхоўнага Савета БССР ад 31 сакавіка 1989. Адказу на гэтую заяву мы так і не атрымалі.

Што датычыць заяўкі на правядзеніе Устаноўчага зьезду БНФ, дык яна падпісаная (а у БЕЛТАўской публікацыі пра гэта -- ні слова!) народнымі дэпутатамі СССР В. Быкавым, А. Жураўлевым,

А.Дабравольскім, М.Ігнатовічам і яшчэ пяцьцю членамі і прадстаўнікамі Аргкамітэту (у тым ліку, вядома, і абодвум намі). Тэкст гэтай заяўкі друкаўся ў "Экспрэсе" Аргкамітэту і добра вядомы шырокім колам грамадскасці. Каб у грамадзян ня склалася уражанье, быццам Вы, паважаныя Старшыня і члены Прэзідіума, не чытаеце заяваў, на якія публікуецца адказы, нядрэнна было б, мяркуем, атрымаць праз газеты адпаведныя тлумачэнні.

14 чэрвеня 1989.

(подпіс) М.Дубянецкі,

(подпіс) В.Жыбуль.

### ● ЗВАРОТ ВЫБАРШЧЫКАУ І НАРОДНЫХ ДЭПУТАТАЎ СССР У ПРЕЗІДЫУМ ВЯРХОУНАГА САВЕТУ БССР

Патрымліваючы перабудову, распачатуک лепшымі сіламі КПСС, і ўсъведамляючы неабходнасць кансалідацыі ўсіх дэмакратычных сілаў Рэспублікі ў барацьбе за перабудову нашага грамадства, просім даць дазвол на правядзенне Устаноўчага з'езду Беларускага Народнага Фронту "Адраджэнне" ў Менску 24 -- 25 чэрвеня 1989 году.

Лічым, што станоўчае вырашэнне гэтага пытання здыме напружанасць у грамадскім жыцці Рэспублікі і зьявіца сапраўдным унёскам у дэмакратызацыю нашага грамадства.

17 чэрвеня 1989. Менск.

(Зварот быў зачытана на сустрэчы выбаршчыкаў з народнымі дэпутатамі СССР у Палацы палітасветы і пад авацыю залы падпісаны народнымі дэпутатамі А.Дабравольскім, Л.Дзюсавым, А.Жураўлёвым, М.Ігнатовічам, В.Карніенкам, Дз.Лескіным і С.Шушкевічам).

### ● ВЫСТУП СТАНІСЛАВА ШУШКЕВІЧА, ЯКІ НЕ ПРАГУЧАЙ НА З'ЕЗДЗЕ НАРОДНЫХ ДЭПУТАТАЎ СССР (пераклад з рускай)

Паважаны Старшыня! Паважаны народныя дэпутаты!

Паэтам дадзены адмысловы погляд на сьвет: больш глыбокі, больш дакладны, чым простым съяротным. Наш вялікі паэт Максім Багдановіч пісаў: "Народ, Беларускі народ! Ты -- цёмны, съялы, быццам крот. Табою ўсягды пагарджалі, цябе не пушчалі зь ярма..." І далей: "Увесь поўны съяротнай худні, ты крыкнуць на вольны "Ратуйце!" і мусіш ты "Дзякую!" кричаць".

Другі, ужо сучасны беларускі пісьменнік Уладзімер Каракевіч, які таксама заўчасна пайшоў з жыцця, гаварыў, што там, дзе ужо ніхто ня можа, беларус цягне!

Шмат нягодаў перанёс беларускі народ: кожнага чацвертага забрала вайна, сотні тысячаў палеглі ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў... Цяпер у нас новая бяда: дзьве трэці съяротных выкідаў Чарнобыля трапілі на Беларусь.

Катастрофічна забруджаная пятая частка тэрыторыі Рэспублікі. Зона сур'ёзных аблежаванняў нарыхтоўчай і гаспадарчай дзейнасці акапіла пад огнем плошчы БССР.

Дэпутат В.Бялоў казаў з гэтай трывуны, што Чарнобыль падаравала нам навука. Гэта глыбокая памылка! Сістэма падаравала нам Чарнобыль, бо ніякая навука ня ўстане прадбачыць гэткія шматлікія ненавуковыя дзеянні, якія зрабіліся амаль што нормай у рамках нашай сістэмы.

Гэта не навука рэкамендавала выводзіць на Першамайскую дэмонстрацыю дзяцей адразу пасля аварыі. Гэта сістэма дэманс-травала поўную духоўную дэградацыю сваіх надзеленых уладай функцыянеру.

Не навука, а сістэма ўсталявала часовыя радыяцыйныя нормы, тэрмін дзеяньня якіх не абмежаваны.

Не навука, а сучасная лысенкаўшчына знайшла сваіх тытулованых прадастаўнікоў, каб запэўніваць у прэсе, што жыць у забруджаных раёнах ці на лепей, чым адпачываць у крымскіх і каўказскіх пансіянатах. Не навука рэкамендавала будаваць новыя жыльлёвые масівы ў забруджаных зонах і зъмешваць радыяактыўнае мяса з "чыстым", дзеля атрыманьня прымальнага ўздоўжнага радыяактыўнасці кілбасы...

Навука лічыць, што зараз нават цяжка ўсьвядоміць значэнне катастрофы, бо пік лейкемій, сачатычных і генетычных зъменаў чакаецца праз некалькі гадоў.

Не з-за сваіх дамаганьняў і амбіцыяў, не з-за сваіх памылак і пралікаў вымушаны трываць шматпакутны беларускі народ наступствы самага страшнага ў гісторыі чалавецтва ядзернага нападу.

Дзеля ліквідацыі яго ўзыдзеяньня зроблена нямала, алі, што датычыць БССР, -- гэта толькі крупінка таго, што неабходна было зрабіць.

Калі трох гадоў ад народу старанна хавалі маштабы трагедыі. М'нога хаваеца і зараз.

Сотні тысячаў людзей працягваюць жыць ў радыяцыйна небяспечных раёнах. Ня зробленае адсяленыне (у тым ліку дэяцей і будучых маці) з зонаў з канцэнтрацыяй радыяактыўнасці 15 і болей Кюры/км кв. Гэтая лічба чамусьці стала нормай, хаця да Чарнобыля гранічная норма складала 3 Кюры/км кв.

Дэпутаты зь Беларусі мелі магчымасць пазнаёміцца з заключэннем камісіі ў каардынаваных Прэзідымам АН БССР, прарадыяцыйнае становішча ў Рэспубліцы. Нам не зразумела, як могуць праяўляць такі зайдросны спакой кіраўнікі Рэспублікі, калі 100 тысячаў яе жыхароў стала жывуць у зоне з радыяактыўнасцю 15 і болей Кюры/км кв., а 12 тысячаў -- у зоне 40 -- 100 і болей Кюры/км кв. (І гэта толькі па цэзію-137).

У падобных раёнах працягваеца гаспадарчая дзейнасць, імі выконваюцца планы паставак сельгаспрадукцыі. Па разнарадках партыйных органаў студэнтаў пасылаюць на сельгасработы туды, дзе небяспечна працеваць без рэспіратараў.

Абвясzcіўши лозунг "Усё ў імя чалавека, усё для шчасця чалавека!", кіраўнікі маёй Рэспублікі праводзяць у жыцьцё палітыку безумоўнага выкананьня планаў паставак, бо менавіта згодна з гэтым паказчыкам ацэньваеца іх дзейнасць і за падобнага роду "дасягненыні" яны атрымліваюць узнагароды і падышэнні...

Цэнтру лёгка з такімі кіраўнікамі.

А як людзям?

Сотні тэлеграм прыходзяць на адрес беларускіх дэпутатаў. Працытую толькі некаторыя радкі з атрыманых мною асабіста:

"Нацыю на мяжу выміраньня ставіць не Чарнобыль, а пазіцыя кіраўнікоў Рэспублікі... Выказваю ім 'поўны' недавер".

"Згодна карце, апублікованай газетамі ў траўні гэтага года, палова тэрыторыі Беларусі радыяцыйна забруджаная... Мы пратэстуем супраць утойваньня інфармацыі бюракратыяй... Патрабуем прыцягнуць да адказнасці за бязьдзейнасць, за загубленнае здароўе дэяцей, патрабуем аказаньня дапамогі забруджаным раёнам".

"Хто загадаў разьбіць радыяцыйнае воблака?.. Чаму тысячи людзей пакінутыя на пакутліве выміраньне?".

А вось вытрымкі з рэзалюцыі 8-мітысячнага мітынгу ў горадзе Нароўля: "Радыяцыйны фон у некалькі разоў перавышае наватыя нормы, якія чамусьці сталі дапушчальнымі... У індывідуаль-

ных дамах рэкамендавана знаходзіцца ў адных і не заходзіць у іншыя пакоі". І гэтак далей.

Лічу, што урад СССР павінен праявіць міласэрнасць да ахвяраў Чарнобыля, дзеля чаго неабходна:

1. Неадкладна адсяліць людзей з зонаў з радыёактыўнасцю 15 і болей Кюры/км кв. і спыніць у гэтых зонах усіяную гаспадарчую дзейнасць.

2. Неадкладна перайсьці да безаварыйных нормаў радиацыйнай бяспекі з усімі наступствамі, што адсюль вынікаюць.

3. Апублікаваць масавым накладам падрабязныя карты радиацыйнай забруджанасці і забясьпечыць імі насельніцтва; забясьпечыць жыхарам забруджаных і ўзьмежных зь імі раёнаў доступ да сродкаў вымирэння радиёактыўнасці прадуктаў харчаванья.

4. Разгарнуць у адчужаных раёнах інтэнсіўныя навуковыя досьледы, прыцягнуць да іх замежных навукоўцаў.

5. Увайсьці з хадайніцтвам у ААН і Сусветную арганізацыю аховы здароўя пра стварэнне пад іх эгідаю міжнароднага даследчага цэнтра па проблемах радиёэкалогіі ў зоне, якая падпала пад уздзеянне Чарнобылю.

Лічу, што З'езд павінен стварыць дэпутацкую камісію па ахове насельніцтва ад вынікаў Чарнобыльскай катастроfy.

Паважаныя дэпутаты! Я б вельмі хацеў, каб наступныя падзеі далі беларускім дэпутатам падставы выказаць падзяку Савецкаму Ураду за дзейныя меры па выратаванні ахвяраў Чарнобыля.

Нельга не сказаць і пра духоўны Чарнобыль маёй Рэспублікі. Ён абринуў на Беларусь як вынік шматгадовага панавання адміністратыўна-камандавай плутакратыі і яе татальна-асімілятарскай палітыкі. На мяжы зынішчэння знаходзіцца дзяржаўнасць, родная мова, гістарычнае самасъвядомасць і духоўная культура дзесяцімільённага старожытнага славянскага этнасу. Як і кожны народ, беларусы хочуць быць духоўна свабоднымі, самабытнымі, хочуць цалкам рэалізаваць сваё нацыянальна-гістарычнае прызначэнне ў агульначалавечай сям'і народаў. Дэнацыяналізацыя, якая пад гром інтэрнацыянальнай фразеалогіі дзесяцігоддзямі панавала і працягвае панаваць у Рэспубліцы -- гэта пародыя на інтэрнацыяналізм, насымешка над ідэямі дружбы народаў. Навучаючы іншых інтэрнацыяналізму, кіраунікі маёй Рэспублікі застаюцца глухімі да крыку болю ўласнага народу, пачуцьця яго нацыянальнай годнасці.

Усялякая праява самасъвядомасці выклікае рашуче супрацьдзеянне пануючай бюракратыі. Дэмакратыя па-беларуску -- гэта 30 кастрычніка ў Менску -- свайго роду прэлюдія крывавай нядзелі ў Тбілісі; разьюшаная барацьба са спробамі стварэння Беларускага Народнага Фронту і шальмаванье афіцыйнай прапагандай усіх, хто спрабуе яго стварыць.

У ролі знаўцаў наших духоўных каштоўнасцяў выступаюць тыя, хто ні пісаць, ні гаварыць па-беларуску ня ўмее. Навошта ім беларускія школы, вышэйшыя навучачныя установы, сімвалы? Нашмат прасьцей забараніць, разагнаць, абвісьціць нацыяналізмам.

Пра які плюралізм думак можна казаць, калі тут, на З'ездзе, беларуская дэлегацыя ніводнага разу не зьбиралася ў складзе, блізкім да поўнага, і тым ня менш "абрала" сваіх прадстаўнікоў у Вярхоўны Савет, "рэкамендавала" прамоўцаў, "дэлегавала" дэпутатаў на сустрэчу са Старшынёй Савета Міністраў СССР М.Рыжковым, "забыўшыся" уключыць у іх лік усіх тых, хто на ўзроўні прафесіяналаў разбіраецца ў сутнасці пытання -- выніках Чарнобыля. У непажаданыя трапіў нават акадэмік Ул.Платонаў, презідэнт АН БССР.

. Дзе ж выйсьце з гэтай відавочна застойнай сітуацыі? Яно ўжо шматразова прапаноўвалася тут, на гэтым Зъезьдзе. Прычым выйсьце гэтае ўніверсальнае і дазволіць разабрацца ня толькі з нашымі прыватнымі, але і са шматлікімі іншымі застойнімі зьявамі. Неабходна неадкладна зрабіць хаця б адзін крок у кірунку далейшай дэмакратызацыі грамадства.

Вярхоўны Савет павінен неадкладна падрыхтаваць зьмены ў чацвертым разьдзеле Канстытуцыі СССР, у прыватнасьці, артыкулах 95-м і 100-м і зрабіць выбары ва ўсе без выключэння Саветы народных дэпутатаў простымі, роўнымі, спаборнымі. Такое рашэнне было б адзінадушна ўхваленае выбаршчыкамі, якія працягваюць спадзявацца, што Зъезд зробіць заходы па ўдасканаленіі нашай палітычнай сістэмы.

Такое рашэнне прымусіла б прызадумаша многіх апаратчыкаў, якія ўжо сёньня лічаць сябе абранымі ў рэспубліканскія і мясцовыя органы ўлады.

Калі мы называем дэпутатаў народнымі, дык наш абавязак -- заканадаўча замацаваць за народам права іх абіраць!

### ● ЦІ БУДЗЕ ЎСЯМУ ГЭТАМУ МЯЖА?

Мы ўжо прыцярпеліся да таго штодзённага цынізму рэспубліканскай бюракратыі, зь якім яна выдае сябе за фарэйтара перабудовы і топіць у багне глупства і хамства любую грамадскую ініцыятыву. Нават навучыліся пасмейвацца над уладамі і над сабой. Нас цяжка чым-небудзь зьдзівіць. Але сто разоў меў разы Мэрфі, правіла якога гаворыць: "Калі здаецца, што горш ужо не бывае -- абавязкова будзе".

Валожынскі раён -- адзін з пацярпелых ад Чарнобыльской аварыі. Толькі знаходзіцца ён у заходній частцы Рэспублікі. Чым ха думалі тыя (дый ці здольныя яны думаць наогул?), што прыняў рашэнне вывезьці "на аздаражленіе" у піянерскія лагеры гэтага раёна дзяцей з забруджаных зонаў Гомельскай і Магілёўскай абласцей. З агню ды ў полымя. І гэтае мерапрыемства яшчэ будзе падавацца, як выкананыне дзяржаўнай праграмы па аздаражленію. Ніжэй падаем табліцу, складзеную журналісткай Ірынай Кісялёвой.

: Піянерскі лагер : Адкуль накіраваны : Колькасць :	:
: у Валожынскім р-не : "для аздаражленія" : дзяцей/месяц :	
-----	-----
: "Сонечны" : Касцюковіцкі р-н : 160/06; 160/07 :	
: "Дарожнік" : Касцюковіцкі р-н : 160/06 :	
: "Палачанка" : Чэрыкаў : 200/06 :	
: "Барок" : Вешка : 200/07, 08 :	
: "Юбілейны" : Лоеўскі р-н : 200/07, 08 :	
: "Крынічка" : Нароўля : 240/08, 09 :	
: "Фатон" : Слаўгарад : 120/06 :	
: "Мара" : Нароўля : 60/07 :	
: "Ветразь" : Чэрыкаўскі р-н : 120/07 :	
: "Фестывальны" : Быхаўскі р-н : 200/07, 08 :	
-----	-----

### ● ПРА РЭЛІГІЮ НА БЕЛАРУСІ

Напэўна, німа краіны ва Усходній Еўропе, якая б не лічыла сябе мастом паміж Еўропай і Азіяй. Захадам і Усходам.

ГДР, і Польшча, і Літва, і Расія. Поўнае права на гэта мае і Беларусь, бо на яе тэрыторыі існуюць побач хрысьціянства заходняга і ўсходняга абрадаў. Адначасна з дэмакратызаций і прызнаньнем непарушнасці правоў чалавека колькасць веручых павялічыцца і праз 10 -- 20 гадоў можа скласці ад паловы да дзіўюх трэцяў насельніцтва. Агульна вядома, што ў веры народа (прынятай дабраахвотна) тояцца найглыбейшыя таямніцы души і псіхалогіі.

Як вынікае з гісторыі, найбольш ваявалі паміж сабою народы розных вераў, і наадварот, было параўнальна меней войнаў паміж адзінаверцамі. Каталікі рэдка ваявалі з каталікамі, пратэстанты з пратэстантамі, праваслаўныя з праваслаўнымі. Затое войнаў паміж рознымі канфесіямі было ў Еўропе мноства. Гэта не выпадкова. На тэрыторыі Беларусі войны таксама мелі рэлігійную афарбоўку.

Для нас найбольш прымальнай была б тая рэлігія, якая спачуала б у сабе элементы хрысьціянства заходняга і ўсходняга абрадаў. Але ж гэта як раз і ёсьць скасаванае на Беларусі і Украіне ўніяцтва. Узьнікае пытаньне, што адбудзеца, калі пры свабодзе выбару яно з гэтага выбару будзе выключанае? Трэба будзе абіраць паміж каталіцтвам і праваслаўем (гаворка ідзе толькі пра масавую канфесію, якія вызначаюць аблічча нацыі). Ня цяжка здагадацца, хто і што здолее абраць. Высока адукаваныя колы аддадуць перавагу каталіцтву, як больш рацыоналізаваному, больш незалежнаму ад сьвецкіх уладаў, больш грамадзянскому вучэнню (узгадаем матывы пераходу ў каталіцтва П.Чаадаева). Асобы зь ніzkім адукатыўным узроўнем і сацыяльным статусам абяруць праваслаўе, як больш містычнае і дагматычнае вучэнье. Адбудзеца новы раскол нацыі з усімі адпаведнымі наступствамі -- апалітычнасцю і маралізаторствам першых, недаверам і абыякавасцю да ўласнай культуры і спадчыны другіх. І, што самае кепскае, -- воля першых і другіх будзе паралізаваная, бо нацыя, каб быць здаровым і цэльным арганізмам, павінна мець у сваёй глыбіні аднолькавыя ідэалы. А вера з палітычнага пункту погляду і ёсьць тая адзіная інстанцыя, якая інтэгруе і сумяшчае прыватныя супярэчнасці і інтэрэсы ўсіх пластоў і партыяў нацыі. При наяўнасці ж толькі каталіцтва і праваслаўя існыя натуральныя супярэчнасці паміж рознымі пластамі грамадства набудуць рэлігійную і культурную афарбоўку. Нешта падобнае ўжо было ў нашай гісторыі, калі вёрхавіна беларускай шляхты апалаічылася і ператварылася ў чужынцаў для свайго народу. А хіба цяперашні стан, калі гуманітарная інтэлігенцыя і народ гавораць на розных мовах, не нагадвае мінулае?

Нашто ж ужо цяпер праграмаваць бясконную барацьбу; якая забярэ ўсе сілы нацыі? Адно праваслаўе, магчыма б, - здолела нармальная выконваць свае функцыі, каб Беларусь апынулася аддзеленай ад Расіі. Але мы маем іншую рэальнасць і павінныя пагадзіцца, што ў гэтых умовах праваслаўе выконвае цэнтралізтарскія функцыі Масквы, прычым, на такім узроўні съядомасці (дакладней падсъядомасці), які не паддаецца ніякім дэкрэтам і нікому кантролю.

Можна пазьбегчы расколу нацыі, калі на тэрыторыі Беларусі будзе трох асноўныя (іншыя натуральна таксама павінны існаваць) канфесіі -- праваслаўе, ўніяцтва і каталіцтва. Ёсьць філософская розніца паміж дзіўюма і трима. Першае -- гэта барацьба і канфрантация, другое -- трох (тройца) прыводзіць да кампрамісу, агульной згоды. Я зусім не съпецяліст па рэлігіях, мая съпецялінасць -- жалезабетон, але нейкая інтуіцыя мне падказвае, што канфесій павінна быць сапраўды трох, дзеля таго, каб запабегчы расколу нацыі ў будучыні. Гісторыя Беларусі съведчыць, што ўсялякае іншае рашэнне пагражаетым станам паміж жыцьцём 6.

і съмерцю, у якім мы зараз знаходзімся і які можа стаць не-  
зваротным.

Зараз народная самасвядомасць уздымаеца так хутка, што  
можа здарыцца, калі людзі даведаюцца, што такое ўніяцтва, і  
ня ўбачаць у дзейнасці БНФ нават згадкі пра яго, яны могуць  
палічыць нас здраднікамі сапраўднага Адраджэнья Беларусі.

Павел Біч,  
кандыдат тэхнічных навук.

## ІНФАНТЫЛЬНАЯ ГАЛАДОУКА

У гэтым каментары нядауніх падзеяў у Менску хацелася б  
пазьбегнуць банальных заклікаў накшталт: "Насустрач зъезду!".  
Яны так ужо абырдлі за мінулыя гады, што выклікаюць алергію.  
Трэба неяк абысьціся без несапраўднага пафасу.

9 чэрвеня а 18.00 група сяброў БНФ спрабавала распачаць  
галадоўку на плошчы Леніна. Ёсьць міжнародны тэрмін "галадоўка  
пратэсту". Але ўдзельнікі акцыі нё пратэставалі, а з'яўталіся  
да ўладаў сталіцы і Рэспублікі з патрабаваннем дазволу на  
правядзенне Устаноўчага зъезду БНФ "Адраджэнье" у Менску.  
Хутка ўмяшалася міліцыя. Былі адабраныя плакаты і затрыманыя  
удзельнікі (прычым не непасрэдныя) акцыі (пратэсту?) Алеся  
Гуркоў і Юры Скрыган. Астатнія вымушаныя былі пераехаць на  
плошчу Я. Коласа.

Так, сябры БНФ, асабліва моладь, імкнуща да перамогаў у  
вялікім і малым. На жаль, не заўсёды гэтае эмацийнае памкненіе  
абгрунтаванае нават на проста здаровыя сэнсам, але і рэалі-  
ямі сітуацыі.

А 20.00 я сустрэўся зь імі. Каля 20 маладых людзей -- і  
галадоўшчыкі і спачувальнікі -- разгублена стаялі на прыступ-  
ках метрапалітэну. Зьдзівіла, што ніхто адразу ня змог назваць  
колькасць ўдзельнікаў галадоўкі. На прамое пытаньне: хто пры-  
няў рашэнне пра акцыю, Сяргей Нехамес (Ён чамусь назваў-  
ся кіраўніком) і іншыя спаслаліся на Канфедэрацыю беларускіх  
суполак. Я адразу выказаў думку, што ня трэба выступаць без  
адпаведнага рашэння Аргкамітэту, бо ён цяпер нясе адказнасць  
за Фронт, і што патрабаванне галадоўшчыкаў папярэджвае невя-  
домае яшчэ рашэнне ўладаў.

Аргкамітэт БНФ тэрмінова з'яўнуўся да ўдзельнікаў гала-  
доўкі з просьбай спыніць акцыю, бо "галадоўная каштоўнасць --  
гэта чалавече жыцьцё". Асабіста я разумею просьбу Аргкамітэту  
не як абстрактную гуманнасць, а як канкрэтнае і разумнае вы-  
рашэнне праблемы. Галадоўка спыненая. Але дае усім нам сур-  
ёзныя урокі палітычнай культуры. Адмова ад ежы -- не рэвалю-  
цыйная рамантыка, а скрайняя, апошняя форма мірнага,  
негвалтоўнага змаганьня. Галадаць зь любой нагоды недапушчаль-  
на. Тым больш, парушаючы гуманныя прынцыпы руху ў актуальных  
варунках. Вядома, як широкі народны рух, Народны Фронт аб'яд-  
ноўвае на платформе дэмакратычнага адраджэнья Бацькаўшчыны  
людзей розных поглядаў і тэмпераментаў. Але рашэнні (і асаб-  
ліва па публічных акцыях) павінны прыміцца калегіяльна, з па-  
чуцьцём адказнасці.

Напярэдадні ўгодкаў Вялікай Французскай рэвалюцыі карысна  
будзе нагадаць, што рэспубліканскія войска перамагло вандэйс-  
кую стыхію не інфантыльнай безадказнасцю, а менавіта дзякуючы  
тактыцы наступу самкнёнымі, шчыльнымі радамі.

Валеры Буйвал,  
сябра групы падтрымкі  
Мастацкага музея БССР.

ЧАМУ Я ВЫРАШУ ВЫБЫЦЬ З РАДОУ КПСС?  
(тлумачальна супрацоўніка лепельскай раённай газеты  
"Ленінскі сцяг" у пярвічную партыйную арганізацыю)

На пытаньне, чаму я вырашу выбыць з радоў КПСС, яскрава адказана ў заяве. Магу паўтарыць тое ж. Я ня згодзен з адносітнамі партыйнага кіраўніцтва раёна, вобласці і Рэспублікі да Народнага руху на Беларусі. Ня згодзен з нападкамі партыйных органаў на патрыятычныя г.зв. "нефармальныя" аб'яднаньні. Ня згодзен з аднабаковым падыходам партыйных і камсамольскіх сродкаў масавай інфармацыі да адлюстраванья падзеяў, звязаных зь дзейнасьцю гэтых аб'яднаньняў. Ня згодзен з пазіцыяй чаканьня, якую занялі парторганы ў справе адраджэння роднай мовы.

Аб сказанным зрабіў выснову ня толькі са сродкаў масавай інфармацыі, уласнага ўдзелу ў масавых мерапрыемствах "нефармалаў", вуснаў членаў патрыятычных суполак, але і са шматлікіх разбораў маёй і маіх паплечнікаў "нефармальнай" дзейнасьці на карысць перабудове работнікамі райкама і аўкана партыі, якія я кваліфікую як ганенъні, шальмаванье, запалохванье. Не магу быць у партыі поплеч зь яе лідэрамі, што кіруюць народам, ня слухаючы яго разумных думак і прапановаў.

Лепель, 30.3.1989.

Уладзімер Шушкевіч.

● ФРОНТ! ФРОНТ! ФРОНТ! (песьня)

Сяржук Сокалаў-Воюш.

Айчына, съветлы вобраз, твой --  
Нязьмённы наш маяк.  
Хай цемра ладзіць нам канвой --  
Я добра бачу, як  
Працяг суседняга пляча  
Жыве ў маім плачы,  
І людажэрам - крумкачам  
Нас не перамагчы!  
Прыпей: Фронт! Фронт! Фронт!  
    Ен маё і тваё абуджэнънё,  
    Ен народу майго адраджэнънё!  
        Фронт! Фронт! Фронт!

Там сталініст, там бюракрат --  
Рабы старых ідэй.  
Яны ствараюць штурматрад --  
Вандэю ўсіх вандэй.  
Яны вядуць съяротны бой --  
Ярлык, дубінка, газ --  
І не валодаюць сабой,  
Пачу́шы наш адказ:  
Прыпей.  
Я цвёрда веру ў свай народ,  
Абуджаны ад сну.  
Вясны адчу́шы надыход,  
Вітае ён вясну.  
Якія б беды ні былі,  
Запомні добра ты:  
Каб жыць і выжыць на зямлі,  
У фронт яднай шыкты.  
Прыпей.

Выпуск падрыхтавалі А.Кавальчук, С.Драч.  
18 чэрвеня 1989.